



1 стар.
**ВЫНИКІ
ЭКЗАМЕНАЎ
СВЕДЧАЦЬ**

2 стар.
**ТАК МЫ
СУСТРЭНЕМ
ЮБІЛЕЙ
КАСТРЫЧНІКА**

3 стар.
**ПОСПЕХІ
САМАДЗЕЙНЫХ
АРТЫСТАЎ
УНІВЕРСІТЭТА**

4 стар.
**ІНТЭРВ'Ю
ДАЮЦЬ
ГЕОЛАГІ
І ГЕОГРАФЫ**

**3 НОВЫМІ СІЛАМІ
ЗА ВУЧОБУ**

Закончыліся студэнцкія канікулы. Многія выхаванцы нашага ўніверсітэта правілі іх у турыскіх паходах, прынялі актыўны ўдзел у грамадскіх мерапрыемствах гарадоў і вёсак, а некаторыя добра папрацавалі на прадпрыемствах і у калгасах. Рэдакцыя газеты атрымала шмат пісем, у якіх расказваючыя аб цікавым адпачынку студэнтаў. У гэтых вялікую ролю адыгралі рэктарат, партком, місцкім, прафком і камітэтам камсамола, якія на гэты раз зрабілі шмат для таго, каб мнагатысячныя калектывы ўніверсітэта набраўшы новых сіл для далейшай плённой вучобы. Не выпадкова у гэтых дні ўдзельнікі мастацкай самадзеянасці, спартсмены звязаўшыся словамі ўздачынаўца зімовыя сілы ўніверсітэта.

Прайшоўшая сесія паказала, што пераважная большасць студэнтаў добра смелена выконавае свае абавязкі, глыбока авалодавае ведамі і практичнымі навыкамі сваёй будучай прафесіі. На стацыянары экзамены здавала 5676 чалавек. Паспехова вытрымалі справаздачу 4811 юнакоў і дзяўчын. Нават, налічіўшы, што ў гэтым годзе колькасць студэнтаў на ўніверсітэце значна павялічылася, то і тут выпадку можна з поўным правам заявіць, што паспяховасць стала лепшай. У мінулую зімовую сесію выдатнікаў было 456. Цяпер—608. Асабліва шматлікія атрады выдатнікаў на матэматычным факультэце—153, фізічным—137. Гэта ўдала абвяргае існуючае сярод студэнтаў традыцыйнае меркаванне аб тым, што вытугите з-за спецыялісткі предметаў фізікі і матэматыкі не могуць вучыцца на круглыя пяцёркі. На філалагічным факультэце у мінулую зімовую сесію адны пяцёркі быў паставулены ў залику 79 студэнтам, а цяпер—106. На біялагічным факультэце судансна 32 і 66.

Але аналіз паказае, што ў цэлым студэнты яшчэ не выкарыстоўваюць ўсё магчымасці для паспяховага авалодвання праграмным матэрыялам. Весь яскравы лічбы. У зімовую сесію 1965—1966 наўчальнаагода паспеховасць па ўніверсітэту складала 85,3 працэнты, а цяпер толькі 84,7. Тады нездавальнічных адзнак было атрымана 618, зараз—865. Прычым, амаль палова нездавальнічных адзнак (413) падае на першакурснікаў. Канешне, тут сваю роль адыграла павышение патрабавання з боку экзаменатаў. І гэта заканчанерна. З кожным годам растуць запратаванні самога жыцця да тэарэтычных ведаў і практичных навыкуў рыхтуемых спецыялістам. Але нельга здымачы галоўнай віны з саміх студэнтаў. Да гэтага часу ва ўніверсітэце не пераадолена такая «хвароба», як імкненне некаторых студэнтаў авалодзіць праграмным матэрыялам толькі за першыя сесіі. І атрымоўваеца, што для многіх сесіі ператвараецца ў мучэнне. На самай справе: часу для падрыхтоўкі няма, кніжак не хапае, а на экзамены ісці трэба.

На факультатах яшчэ многа так называемых «сераднякоў». Дастаткова сказаць, што з 5676 студэнтаў 2204 атрымалі па адной і больш здаўльняючай. Колькасць такіх студэнтаў павялічылася на гісторычным, юрыдычным, геолага-географічным і іншых факультэтах.

Афіцыйна пісці на факультэтах, ні ў рэктараце яшчэ не падводзілісі вынікі зімовай сесіі. Але ужо цяпер для ўсіх відавочна, што патрэбны навык мерапрыемстваў для таго, каб значна палепшиць выбуховыя працэсы, выправіць дапушчаныя недахопы. Дэканаты, кафедры, а таксама партыйныя, камсамольскія і прафсаюзныя арганізацыі павінны звязніцца асаблівай увагай не толькі на дзеячынства, але і на тых, хто сістэматычна ледзь цягнецца на трайкі.

Являючыя значэнне маюць масавыя мерапрыемствы, але цяпер траба больш увагі узімліць індывідуальныя працы з кожным адстаўчым студэнтам. У гэтым годзе з добрым ініцыятывай выступіў юрыдычны факультэт, дзе да кожнага адстаўчага студэнта былі прымацаваны з мэтай дапамогі паспехавасці. Тут многа зроблены для павышэння паспехавасці. І ўсё ж вынікі не могуць нас задаволіць. Парцыйныя групы, камсамольскія і прафсаюзныя арганізацыі на курсах павінны не адкладна прааналізуваць ход сесіі, сумесна вызначыць эфектуныя мерапрыемствы і з першых дзён семестра сістэматычна дзяйсніць іх.

Калектыву ўніверсітэта, як і ўсёй савецкі народ, рыхтуеца урачысты, вялікія працоўныя поспехамі адзначыць славаў Піліцесцяцігоддзе Каstryчніка. Падрыхтоўка да свята супала з узянараджаннем ўніверсітэта ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. Усё гэта абавязвае прафесарскія выкладчыкі састаў, аспрантаў і студэнтаў яшча лепшымі спраўамі адказаць на клопаты партыі і Радзімы.

СУСТРЭЧА З ГЕРОЕМ

III ОСТАГА лютага на філалагічным факультэце адбылася цікавая сустрэча з вайсковай часці, у якой служыў і ваяваў у гады Вялікай Айчыннай вайны Герой Савецкага Саюза Сяргей Аляксандровіч Філімонав. Войны завялілі ўніверсітэт, каб пасівіцца, як жыве, працуе, выхоўвае моладзь іх славны аянапалчанін. Ен шмат цікавага расказаў войнам. А гості на сваю чаргу пра сябе...

І вось пасля заніткай студэнтаў — філалагі спяшаўшыца ў актавую залу. Пад гар-

чыяя аплодысменты выдатнік баявой і палітычнай падрыхтоўкі прачытаў прывітанне ад воінаў часці А. А. Філімонаву і студэнтам. Ен паведаміў, што воіны і камандзіры заўсёды бяруть раўненне на Аляксандра Андрэевіча. Пасля ён уручыў Герою Савецкага Саюза Ганаровую грамату і Каштоўны падарунак.

А. А. Філімонаву на свайг прамове расказаў аб ягоных баявых трасах у гады Вялікай Айчыннай вайны. Шмат цёплых слоў выканзаў у адносіні Аляксандра Андрэевіча дэкан філалагічнага факультэта дэкан Р. В. Бу-

лацкі, з якім ён сябраўшы ў час вучобы ва ўніверсітэце. Студэнт трацига курса аддзялення журналістыкі Алег Слука ад імя калектыва факультэта перадаў сардечнае прывітанне воінам, пажадаў ім выдатных поспехаў у баявой і палітычнай падрыхтоўцы. Пад гул аплодысменту чувашы яго слова:

— Мы не хочам вайны. Але, налі пакліча Радзіму, усе станові на абарону яе незалежнасці.

Гэтая сустрэча пакінула вялікое ўражанне на прысутных. Кожны выходзіў з антавай залы ўсхваляваным гонарам за тихіх людзей, які Аляксандар Андрэевіч. А. ЮРЭВІЧ.

Беларускі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА і ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА
ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНИНА

Прапетары ўсіх краін, яднайцеся!

Год выд. XX
№ 5 (656)
ПЯТНІЦА
10
лютага
1967 года
Цана 2 кап.



ДУМАЮЧЫ ПРА СЕСІЮ...

Скончылася зімовая экзаменацыйная сесія на фізічным факультэце, адным з буйнейшых факультэтаў ўніверсітэта. Экзамены і заўлікі здавалі калік падпарты толькі дзённага аддзялення.

Асабліва перагружаны быў чацвёрты курс радыёфізікі, які займаецца па пераходнаму плану. І гэта ў некаторай ступені не магло не адбіцца на выніках сесіі. Тым не менш калі паловы ўсіх стуздэнтаў (44%) здадзілі ўсе экзамены на добра і выдатна. Дзесяць працэнтаў здадзілі экзамены толькі на выдатна.

З года ў год паспехова здаваючы экзамены студэнты В. Беглік, Е. Бовбел, М. Чайкоўскі, А. Піскуноў, Ф. Баравік і іншыя — другі курс; Г. Красаўскі, Г. Сіцко, Э. Ярамеева, В. Арлова — трэці курс, Ф. Карпушко, В. Русак, А. Сяргеев — чацвёрты курс.

Асобна трэба сказаць аб першым курсе, для якога здадзілі сесію на круглыя пяцёркі. Нажаль, на фізічным факультэце маецца многа непаспехавающих студэнтаў, прычым, дрэнна вучнаца яны з года ў год. Відавочна, перацэнтні свае магчымасці і некаторыя студэнты перашагаюць курса, толькі як В. Шыбуняў, А. Бірала, В. Брањавец, С. Кулікаў, А. Печкароў і іншыя, якія атрымалі па трох і больш нездавальнічных адзнак. «Хранічныя непаспехаваючыя» такія студэнты, як Т. Домнышава (другі курс), М. Гоцін, М. Калядка, Р. Чэхава, М. Турбан (трэці курс);


В. Сазонаў, Е. Васільев, М. Падкошыцкай (чацвёрты курс).

Прычына непаспехаваці толькі адна: адсутнасць сістэматичнай працы над вучбным матэрыялам у сяместры, пераацэнка сваіх здольнасцей, пропускі заніткай і іншыя няўажыўныя прычыны.

Жыццё прад'яўляе ўсё большыя патрабаванні да выпускнікоў факультэта, будучыя маладыя спецыялісты ў галіне фізікі. Таму выкладчыкі з года ў год пачынаюць вучыны працы. Барацьба за якасць выпускаемых спецыялістаў — галоўныя клопат калектыву фізічнага факультэта.

Рыхтуючыся да юбілею Савецкай улады, стагоддзя з дня нараджэння У. І. Леніна, фізічны факультэт імкненца сустрэць гэтую падзею выдатнымі поспехамі.

А. ЛАБУДА,
намеснік дэканана
фізічнага факультэта,
дацент.



НАМ АПЛАДЫРАВАЛІ ЛЕНІНГРАДЦЫ

Чацвёртае месца
ва ўсесаюзным
конкурсе
універсітэтаў краіны
заявана!

Нас сустрэла непаўторная і хвалюючая прыгажосць горада Леніна, калыскі трох рэвалюцый, крэпасці непераможных сэрцаў і духу савецкага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, натхнёнага і бадзёрага творчага і працоўнага ўздыму цяпер...

ФЕСТЫВАЛЬ. ЛЕНІНГРАД. ГОД 1967

Фестываль мастацтва крохыць па краіне. Ен стартаваў яшчэ ў той дзень, калі увесі наш народ з радасным хваліваннем сустракаў ХХІІ з'езд КПСС. Тады для розных калектываў першай пробай сіл сталі мясцовыя агляды-конкурсы. Усе яны прысвячаліся партыйнаму ўзедму. А пазней тыщи калектываў розных прадпрыемстваў, заводаў, школ, інстытутаў краіны разнастайнымі праграмамі адгукнуліся на рашэнні сакавіцкага і вясенняўскага Пленуму ЦК КПСС. Зараз ідзе агляд мастацкай самадзейнасці, які прысвячаны 50-годдзю Савецкай улады. Ен праходзіць пад девізам: «Усё лепшае — табе, краіна-імінінца».

Вось на адной такі фестываль і з'ехаліся ў час зімовых канікул калектывы самадзейнасці мастацтва ўніверсітэтаў краіны ў сплавы горад Ленінград.

Два дні сотні студэнтаў-артысты трывалі справядзчу прадгамадзкасцю горада Леніна. Як вытрымлівалі яны гэты экзамен?

НЕКАЛЬКІ ЛІЧБАЎ

Творчая сустрака-універсітэта па чарговому ліку была восьмай. У ёй прынялі удзел ўніверсітэты да-



Прыгожы, меладычны голас студэнткі нашага ўніверсітэта Тані Кавалёвой зачараўваў залу, выклікаў працяглыя аплодысменты — знак высокага прызнання таленуту спявачкі...



Душой самадзейнага калектыва нашага вну з'яўляецца эстрадны аркестр. Цудоўныя акорды музыкі, майстэрскае выкананне твораў савецкіх і замежных кампазітараў унеслі пасільны ўклад у агульны поспех мастацтва БДУ.



лёгага Уладзівастока, волжскіх гародоў Казані і Горкага, Харкава, Ленінграда і многіх іншых. Названные калектывы ужо сем разоў збіраўся на таіні агляды, дзе ў творчым спаборніцтве мераліся силамі валодання мастацтвам. Магчымасці сваіх сіл бруно кожны ужо ведаў. Калектуы самадзейных артыстаў нашага ўніверсітэта на гэтым сустрэле быў упершыню. Пасля агляду самадзейнага майстэрства на факультэтатах, ўніверсітэцкім і рабочым на ўсесаюзным фестывалі ўніверсітэтаў краіны было вылучана 29 лепшых студэнтаў-артыстаў. Гэтая колыкансць узведзіла ініцыятуву і абараняла на ленінградскім ўніверсітэце гонар славіго ўніверсітэта. На выкананні праграмы кожнаму калектыву прадстаўлялася не больш сарака хвілін.

ПРА ТЫХ, ХТО ЗАПОМНІЎСЯ

Для самадзейных артыстаў са шчодрай душой ленінградцы прадстаўлі свае лепшыя тэатральныя сіцыны Дома асветы і Дома вучоных. І надзеі тых, хто прыйшоў на гэтыя канцэрты, апраудаўся. Сказаў наперад, што яны убачылі сапрауднае высокое майстэрства і харашто выкананія. На гэтым творчым экзамене студэнты ўніверсітэтаў прывезлі свае песні пра Камчатку і Волгу, гарачыя і жартуючыя гуцульскія танцы, чытанні пра жахі вайны, спартыўныя ёкі.

...І так, адкрываючыца занавес. Пачынаць гэты творчы агляд было даручана студэнтам з Масквы. Затым іх мяніюць прадстаўнікі Харкаўскага ўніверсітэта. Пасля выступішчых лічэ трох калектываў вядучы абліўляе:

— Сорак хвілін атрымліваюць студэнты БДУ імя У. І. Леніна.

Зала грыміць аплодысментамі.

Свой віртуозны ўступ выконвае эстрадны аркестр, якім кіруе А. Вайнштэйн. Бачны задаволены твары гледачоў, чутна ззаду размова французскіх гасцей: «Бен, камарад!»

На сцэне Валодзя Бойка. Ен спявае песню беларускага кампазітара І. Лучанкі «Паміць сэрца». Яна бытых паходах у незадыўнныя цяжкія гады Айчыннай вайны, пра мужнісць і аднодулены Мінск. Гэтая песня ужо заваявала першую прэмію на маскоўскім фестывалі ў канцы минулага года. І зарас спявачае яе Уладзімір пранікнёна, з натхненнем. У канцы прысутніх дружна аплодыруюць выкананцу. Кад зарадаў іх просьбу, салісту прышлося праспіваць яшчэ адну песню. І зноў падобныя на горныя абвал бяскоіцца аплодысменты. Што ж, выкананне заслугоўвае члены журы так высока ацнаныя!

Уладзіміру Бойку падарунак на памяць аб Ленінградзе.

Даволі ўзырок і даволі прыгожа гучаль песні ў выкананні наших студэнтаў Тані Кавалёвой, Валі Меркур'явай, Іры Гурыновіч. На гэтыя знамянальныя і аднозначныя канцэрты, былі адабраныя яшчэ дзве песні, якія напісаны і выконвалі самі аўтары Веры Фацеева, Юрый Ракаў. Адчувалася, што гэтыя песні, блізкія іх сэрцам, хвалююць гледачоў.

Рэхам гучных аплодысментаў адгукнулася зала на выкананне песен квартэтам «Вяснушки». Нічога, што ў гэтым квартэце перад самым ад'ездам у Ленінград адбылася замена.

Голос Надзеі Герасіменкі знайшоў незамяняльнае месца ў квартэце і быў высокай ацненай членамі журы. Камісія агляду Надзеі Герасіменкі была таксама узінагароджана на памятным падарункам.

А восі танцавальному калектыву кірху не пацінаваўся. Непрывычны ленінградскі мароз прастудзіў перад заключнымі канцэртамі на шырокіх танцораў Валодзю Каральчуком, Дзіні Скавыш і Іру Ангелевіч. Шкада! У першы дзень выступлення члены журы так высока ацнаныя!

Два шматквілінныя канцэрты са-

такое перадаваць сваім сябрам не было прыемна. А яшчэ для іх было радасна чуць, калі строгія члены журы абліўлі, што самадзейныя калектуы БДУ імя У. І. Леніна ў творчым спаборніцтве занялі чацвёртае месца сярод ўніверсітэтаў краіны. Поступ гэта вялікі. Гэта высокая ацненка працы кожнага, ўзінагароджана фестывалю і яго кіраўнікоў А. Д. Вайнштэйна, С. А. Лысенкі.

ДЗЯКУЙ, ЛЕНІНГРАДЦЫ!

Быць у Ленінградзе і не напевдаць розных прыгожых і гісторычных месцаў, не пабываць у яго тэатрах, музеях, на выступіцках праўственага пульта. Пабачылі ўсяго шмат. І ўбачанне надобна застанецца ў наўгародской памяці.

Усе гарады нашай Радзімы дарагі і блізкія нашаму сэрцу, але з Ленінградзе зараз мы думаем з асаблівай душэўнай цеплінай і любоўю. Горад мужнасці і славы, горад трох рэвалюцый, горад-гэней, горад, у якім У. І. Ленін правёў амаль палову свайго жыцця. Іменна свежай памяццю аб Леніне прызначаны дамы, вуліцы, плошчы. Вобраз Леніна сустракаў нас у Разліве і Публічнай бібліятэцы, на Выбараўскай аранжэзе і за Нарвскай заставай. Добра запамятаўся і спадабіўся шырокія плошчы, праўмыя праспекты і вуліцы, Ніва з яе рукаўамі, мноства рэчак і каналаў з больш, як 300 прыгожымі мастацімі, величнасцю, строгай страйнасцю горада з выдатнейшымі творамі архітэктуры, якія ствараюць ансамблі непаўторнай прыгажосці, такія, як «стрэлка» Васільеўскага вострава з шматкалонным будынкам Баенна-Марскага музея і двума высокімі маякамі — растральными калонамі, светляя іголкі Адміралцейства і Петрапаўлаўскай крэпасці, плошча перад Зімнім палацам з Аляксандраўскай калонай. Плошча Дзекабрыстаў з праслаўленым медным конникам, Марсава Поль ў акуружэнні Летніга саду. Інжынернага замка і Мрамарнага палаца. Плошча Ламаносава і цудоўная перспектыва архітэктара Росі.

Такім мы ўбачылі горад, які носіць імя вялікага Леніна. І за ёсць гэту прыгажосць, якая зроблена і беражліва захаваецца працаўніцамі ленінградцамі, і за іх цэлі прыём студэнтаў Беларускага ўніверсітэта гаворачы «Вялікае дзяяньне!»

Вось і закончана наша падарожжа ў Ленінград. Мы не развітваєміся з табой, фестываль і родны Ленінград. Да сустрэчы на будучай, дзеўтай юніверсітэтаў самадзейнага мастацтва!

ФОТА I ТЭКСТ А. КАДЗЕТА.

